

УДК 821.161.3 «1920/1930»

І.У. Каляда, дац., канд. гіст. навук (БДТУ, г. Мінск)

НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ ПРАЦЭСЫ НА БЕЛАРУСКИХ ЗЕМЛЯХ У ЛЁСЕ БЕЛАРУСКАЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫІ (1920-я – 1930-я ГАДЫ)

У гісторыі Беларусі 1920-я гг. сталі часам правядзення палітыкі нацыянальна-культурнага будаўніцтва, вядомай як беларусізацыя. З самага пачатку яе ажыццяўлення вельмі востра стаялі пытанні нацыянальнай палітыкі, ролі нацыянальная інтэлігенцыі, шляхоў і метадаў падпрадкавання яе партыйнаму кіраўніцтву, развіцця нацыянальнай свядомасці. Па гэтых пытаннях сутыкалі два падыходы. Іх можна вызначыць як жорсткі, адміністрацыйна-сілавы і больш памяркоўны, прафілактычна-выхаваўчы. Па меры таго, як набірала моц палітыка ўсталявання аднапартыйнай сістэмы, першы падыход становіўся адзіна правільным.

Ужо ў канцы 1920-х гг. у рэспубліцы пачынае разгортвацца кампанія па разгрому так званага «нацыянал-дэмакратызму», якая вызначыла карэнны паварот у правядзеніі беларусізацыі. Усё часцей абвінавачванні ў падтрымцы ідэалогіі «нацыянал-дэмакратызму» сталі гучаць у адрас беларускай інтэлігенцыі, барацьба з якой у хуткім часе становіцца афіцыйнай палітыкай.

З умацаваннем адміністрацыйна-каманднай сістэмы палітычныя адзнакі «нацыянал-дэмакратызма» становіліся ўсё больш вострымі, і неўзабаве справа дайшла да сур'ёзных абвінавачванняў вялікай групы беларускай інтэлігенцыі аж да абвяшчэння яе праціўнікамі савецкага ладу. Апагеем гэтай кампаніі стала сфабрыкованая ад пачатку да канца справа, якая атрымала назыву «Саюз вызвалення Беларусі». Пад сцягам барацьбы з «нацдэмамаўшчынай» моцны ўдар быў нанесены па розных групах творчай інтэлігенцыі. Масавыя рэпрэсіі знішчылі значную частку работнікаў мастацтва, асветы.

З пункту гледжання тагачаснай афіцыйнай ідэалогіі небяспеку рэжыму прадстаўлялі школьнія настаўнікі, таму што менавіта на іх быццам бы абавіраліся ў сваёй контррэвалюцыйнай дзеянасці беларускія нацдэммы і сярод іх вербавалі сваіх прыхільнікаў. Таталітарызм праганяў са школы найбольш адукаваных, нацыянальна свядомых настаўнікаў.

Пад выглядам барацьбы з нацыянал-дэмакратызмам з ВНУ былі выдаленыя вядомыя навукоўцы, прыхільнікі беларусізацыі, якія выдатна ведалі гісторыю, мову, культуру народа. Новых

супрацоўнікаў вышэйшай школы, што прыйшлі на іх месца, мала хвалявалі нацыянальныя інтарэсы.

На доўгія гады былі падарваныя асновы для паспяховай падрыхтоўкі нацыянальных кадраў і развіцця навукі і культуры. Інтэлігенцыя ВНУ, падначаленая партыйным і класавым прынцыпам, вымушана была прыстасоўвацца да правадзімага курсу. Гэта зніжала творчыя патэнцыял выкладчыцкіх кадраў.

Пасля «справы СВБ» афіцыйная прапаганда скіравала свой позірк на літаратурны накірунак, дзе, нібыта, ізноў пачала актывізавацца нацдэмаўшчына. Масавыя арышты прывялі да таго, што ў 1938 г. літаратары знаходзіліся ў стане творчай дэпрэсіі, маральны падаўленасці. У 1930-я гг. асноўным метадам літаратуры быў заяўлены метад сацыялістычнага рэалізму, галоўным прынцыпам якога аб'яўлялася «праўдзівае гісторыка-канкрэтнае адлюстраванне рэчаіснасці ў яе рэвалюцыйным развіцці».

Метад сацыялістычнага рэалізму, класавы падыход дамініравалі не толькі ў літаратуре, але і ў тэатральным і музычным мастацтве. Творчы працэс кантраляваўся цэнзурай, урадавымі і прафесійнымі арганізацыямі, якія настойвалі на тым, каб і ў тэатральных пастаноўках, і ў музычных творах адказвацца ад тэм гістарычнага мінулага, шукаць актуальныя тэмы ў сучаснасці.

Пачынаеца рэгулярная чыстка бібліятэк ад нацдэмаўскай і іншай «варожай» літаратуры, што на справе прыводзіла да ачышчэння ад усяго нацыянальнага ў літаратуры і гісторыі. У выніку гэтай кампаніі знішчаліся музейныя экспанаты, сабраныя навукоўцамі, знішчаўся багаты этнографічны і фальклорны матэрыял, старадрукаваныя кнігі і рукапісы.

Нельга сказаць, што разгром нацыянал-дэмакратызму быў вузка лакальным, спецыяльна задуманым ударам супраць нацыянальнай інтэлігенцыі. Ён быў лагічным вынікам фарміравання жорсткай, камандна-бюрократычнай сістэмы наогул. Такі рэжым не мог цярпець самастойнасць ні ў эканоміцы, ні ў нацыянальнай палітыцы, не хацеў мірыцца з самастойнасцю мясцовых кадраў. Небяспеку для гэтага рэжыму прадстаўляла і нацыянальная інтэлігенцыя, па якой і прыйшоўся першы ўдар.

ЛІТАРАТУРА

1. Нацыянальны архіў РБ. Ф. 4, воп. 21, спр. 196, арк. 108-109.
2. Сінякевіч, А. За ленінскую лінію ў нацпалітыцы // Полымя, 1930. - № 11-12.
3. Альшэўская, С. Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва на Беларусі (1917-1927 гг.) / С.І. Альшэўская. Мн., 2000.